



ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА

Н. В. СУДАРЫКАВА,

настаўніца вышэйшай катэгорыі

Крынкаўскай сярэдняй школы Лёзненскага раёна

(1) Веска Дацюсова узімку перад ваканцыямі бы

сама па сабе засн

дорогі. (2) Палескай

канючынай да

насковыя хаты, я

ла асфальтавыя

купальни.

(3) М. В. Сударыкава

ЖЫЦЦЁВЫЯ ПУЦЯВІНЫ МІХАСЯ ЛЫНЬКОВА

Літаратурная гасцёўня для вучняў VI—X класаў

Метадычная распрацоўка падрыхтавана на аснове вывучэння і аналізу шматлікіх публікаций у друку, архіўных дакументаў, успамінаў беларускіх пісьменнікаў, родных і блізкіх Міхася Ціханавіча Лынькова, маіх аднавяскоўцаў, якія ў маі 1961 года сустракалі пісьменніка-земляка на Крынкаўскай зямлі, матэрыйялаў школьнага музея Міхася Ціханавіча Лынькова, які быў адкрыты ў лістападзе 1978 года.

Мэты: пазнаёміць вучняў з жыццём і творчым шляхам народнага пісьменніка Беларусі Міхася Лынькова; раскрыць адметнасць таленту пісьменніка, яго ўклад у развіццё літаратуры; спрыяць абуджэнню цікавасці школьнікаў да творчасці М. Лынькова; выхоўваць пачуццё гонару за таленавітага земляка, любові да роднага беларускага слова.

Абсталіванне: партрэт М. Лынькова, выставка кніг пісьменніка і публікаций пра яго, мультымедыйная сістэма для дэманстрацыі фотаздымкаў і іншых матэрыйялаў.

Эпіграфы:

Міхась (Mihail Cihanavich) Лынькоў — адна з самых выдатных творчых і арганізатарска-кіруючых постасцей у літаратурным працэсе Беларусі савецкага часу пачынаючы з сярэдзіны 20-х гадоў (Віктар Каваленка).

...Першы мастацкі твор мне прачытаў бацька. Гэта быў знакаміты «Гой» Міхася Лынькова («І пла-кала Рыва...») (Baciel' Bykaŭ).

Ход мерапрыемства

Наставнік.

Я жыў тады

каля маленъкай вёскі,
дзе ўпершыню ўбачылі Вы свет
і дзе дагэтуль сосны і бярозкі
шумяць натхнёна,
быццам адгалоскі
гадоў, сярод якіх —
Ваш даўні след.

А я і сёння ўспамінаю часта:

стаяла школа
ў Крынках ля крыніц.
Я уваходжу ў клас —
і, быццам шчасце,
трымаю кнігу —
свет вялікі настеж:

там Ваша слова
з зор і навальніц.

І раптам хлопчык

прама са старонак
сыходзіць ціха —
вочы-vasількі.

А клас глядзіць
скрэз дымныя заслоны
ваенных дзён.

І Толя Папялёнак

ужо сціскае гнеўна кулакі.
За вокнамі наўкол
палі ляжалі,
звісала нізка
воблака крыло,
а літгурткоўцы Вам пісьмо пісалі,
хочь асаблівых слоў і не шукалі —
само натхненне
іх тады знайшло.

Бо мы жылі
каля зарнічкі-вёскі,
дзе ўпершыню убачылі Вы свет
і дзе дагэтуль сосны і бярозкі
шумяць натхнёна,
быццам адгалоскі
гадоў, сярод якіх —
Ваш яркі след.

Давід Сімановіч.

А пісалі ліст пісьменніку-земляку Міхасю Ціханавічу Лынъкову літгурткоўцы Крынкаўскай сярэдняй школы разам з настаўніцай беларускай мовы і літаратуры Ліліяй Іосіфаўнай Аleshkінай.

Першы вядучы. Міхасю Ціханавічу Лынъкову давялося захапіць крыху XIX стагоддзя, бо нарадзіўся будучы пісьменнік 30 лістапада 1899 года. «Як калісці ўспаміналі нябожчыкі-бацькі, — пісаў ён у аўтабіографіі, — нарадзіўся ў дзень “святога Міхаіла, князя Твярскага”, хрысцілі ў дзень, калі чарговым святам быў таксама Міхаіл, на гэты раз “архангел, предводитель войн небесных”. Адным словам, падстаў звацца Міхаілам было больш чым дастаткова». Нарадзіўся Міхась Лынъкоў у вёсцы Зазыбы былога Віцебскага павета Віцебскай губерні. Бацькі былі сяляне гэтай вёскі, мелі кавалак уласнай зямлі, крыху больш за дзесяціну. Сваёй хаты не было. Зразумела, што тая гаспадарка пракарміць сям'ю не магла. Бацька хадзіў на розныя заробкі. Працаваў некаторы час падзённым рабочым на Рыга-Арлоўскай чыгуンцы, дзе быў залічаны потым штатным рамонтным рабочым па «службе пузі».

Другі вядучы. Асабліва яркіх успамінаў з самага ранняга маленства ў пісьменніка не захавалася. Паводле слоў маці, быў ён не сказаць каб удалым дзіцем. Год да трох, да чатырох не мог хадзіць з-за розных хвароб. З гэтай прычыны быў сталым кліентам ва ўсіх вяскоўых шаптух і знахарак, якія і практиковалі на ім усе спосабы тагачаснай вясковай «медицины». Аднак, на шчасце, застаўся жыць пасля ўсіх гэтих, часам вельмі рызыкоўных, эксперыментаў.

У асобных эпізодах М. Лынъкоў памятаў, як вучыўся хадзіць. Ставілі хлопчыка ў спецыяльны драўляны становішча на калёсіках, з якога не мог — нават каб і хацеў — упаці на падлогу або на зямлю. Ды хлопчык намагаўся прыняць звычайны свой сядзячы стан, нахіляўся ўбок і гэтым самым рухаў

у тым ці іншым кірунку свой «транспарт». Так і рабіліся пэўныя вандроўкі па хаце, па двары, па вуліцы. Адна з такіх вандровак зачончылася аднойчы поўнай аварыяй: з усёй «каляніцай» шуснуў з мастика ў невялікую рачулку, якая працякала пасярэдзіне вёскі. Нейкай цёткай своечасова заўважыла гэтыя задужа раннія практикані на скачках з трампліна ў ваду і выцягнула хлапчука адтуль ледзь жывога. Такія прыгоды ўзрушылі і не на жарты занепакоілі бацькоў, бо ў сям'і быў першынцам. Ва ўсякім разе, няўдалому плыўцу перапала і пачастункаў, хапіла і папрокоў і перрасцярог, каб не вельмі легкадумна ставіўся да вады.

Трэці вядучы. Відаць, пасля ўсіх прыгод і даволі моцных перажыванняў Міхась адолеў урэшце сакрэт хады чалавечай, пачаў самастойна хадзіць. А калі стаў паўнапраўным чалавекам, то з'явіліся і першыя абавязкі: калыхаць меншых сястраў і братоў, якія акуратна штогод з'яўляліся на свет Божы. На запытанне, адкуль толькі яны бяруцца, гэтыя надакучлівія (як жа — калышы іх, соску дай, большых накармі ды прыгледзь за імі, безліч іншых абавязкаў у пяцігадовай-шасцігадовай нянькі), Міхасю не менш сур'ёзна адказвалі, што чаргавага брата ці сястру маці знайшла на гародзе ў капусце. Да чаго ж узненавідзеў хлопец няшчасную капусту! Але неўзабаве ўцяміў, што справа не ў адной капусце, бо адзін з братоў з'явіўся тады, калі капуста была даўно пашпаткована і заквашана. І калі паўтарылася старая спасылка на капусту, хлопец катэгарычна запратэставаў супраць такої «інфармацыі»:

— Не веру я ў вашу капусту, калі я даўно ўжо ўсе храпкі ад качаноў пaeў і ў гародзе зусім пуста, адны лужыны ды мокры снег.

Бацькі спаслаліся на бусла.

— Дзе ж той бусел? Ён жа даўно ў вырай палацей!

Тады была прыведзена такая прычына, супраць якой ён не меў магчымасці запярэчыць.

— То ж нам Бог даў!

— Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо... Яму, канечне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клюпат: калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў... такі разумны...

— Пагавары, пагавары яшчэ!..

І Міхась лічыў за лепшае дыпламатычна змоўкнуць. Таямнічая істота Бога і так прыносіла шмат непрыемнасцей. А таму часта даводзілася больш чым блізка знаёміца

ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА

з матчынымі матузамі, а зредку і з бацькавай папругай.

Хапала абавязкаў і апрача клопатаў нянькі. Летам глядзі, каб не ўбілася ў грады чужое парася, каб не ўцякло ў поле цяля, навязанае на дзедавым прыгуменні.

Настаўнік. А пра радаслоўнае дрэва сям'і Лынъковых вы даведаецца самі, калі прачытаеце яго аўтабіяграфію. Яна змешчана ў кнізе: Лынъкоў, М. Публіцыстыка. — Мінск : Маст. літ., 1980, с. 9—12 (дэманструеца гэтаяе выданне).

Вучням раздаюцца ксеракопіі з аўтабіяграфій пісьменніка, і яны чытаюць аповед Mixася Ціханавіча пра дзеда па маці Емяльяна, дзеда па бацьку Восіпа і яшчэ некалькіх цікавых дзядоў, праўда, не родных, і пераказваюць, што запомнілі.

Першы вядучы. Неўзабаве пасля японскай вайны бацькі пераехалі на сталую працу на чыгунку, якая была толькі што пабудавана ад Віцебска да Жлобіна і афіцыйна называлася Віцебска-Жлобінская ветка Рыга-Арлоўскай чыгункі. Жылі ў казарме паміж станцыямі Магілёў і Лотва. (*Праца з картай: знаходжанне гэтых пунктаў на карце.*) Навокал былі густыя лясы, багатыя на грыбы, ягады і арэхі. Лес заўсёды прывабліваў Mixася сваім адвечным харством, безліччу казачных таямніц. Што можна параванаць з невялікім вогнішчам у начным лесе? Ты бліжэй тулішся да цяпельца — навокал жа такая цемрадзь, а ў ёй розныя дзівы-страхи. А раніцай у лесе ніякіх страхоў. Сонечныя зайчыкі гуляюць па верасе, па папараці. Ягады-касцяніцы гарашь пад сонцам чырвоным агенъчыкам. Нібы златыя, стаяць бярозы. Чырвоны кляновы ліст апускаецца на зямлю. Адцвітаюць верасы. А колькі радасці ад баравікоў, пах іх ядраны. З ранняга дзяцінства палюбіў Mixася Ціханавіч лес. Дзе ні жыў, заўсёды стараўся пасадзіць некалькі дрэў.

Другі вядучы. Мабыць, праз год ці праз два бацькі пераехалі на новае месца працы, кілометраў за сотню ад казармы. Ехалі ў тварным вагоне, дзе размешчана была і ўся гаспадарка. У кутку вагона мычэла карова, часам узнімаў адчайны брэх цюцік. А дзеці адчувалі сябе на сёмым небе ад захаплення. Як жа, што ні хвіліна, то новыя краявіды, новыя лясы і палеткі, вёскі, мястэчкі. Праезджалі праз невялікія гарады.

Далей гучыць аповед пісьменніка пра бацьку. Расказвае адзін з вучняў, які загадзя пазнаёміўся з аўтабіяграфіяй

пісьменніка, змешчанай у кнізе М. Лынъкова «Публіцыстыка», с. 21—22.

Настаўнік. Новым месцам жыцця сям'і стала будка на 230-й вярсце, паміж 16 раз'ездамі і станцыяй Рагачоў.

Праца з картай. Адзін з вучняў апавядае пра гэтую будку паводле тексту з кнігі М. Лынъкова «Публіцыстыка», с. 22—23. Паказваеца фотаздымак будкі № 230, зроблены М. Лынъковым.

Трэці вядучы. Недалёка ад будкі было Старое Сяло, дзе Mixася Лынъкоў наведваў пачатковую школу. Паступленне сына туды было для сям'і важнай падзеяй. Будучаму вучню пашылі новыя штаны, новую кашулю. Бацька змайстраваў новыя скураныя лапці, маці пашыла спецыяльную торбачку для кніжак. Сам бацька адвёў Mixася ў школу і здаў «з рук у рукі» настаўніку, якога прасіў трymаць сына ў дысцыпліне і не шкадаваць, у выпадку патрэбы, ні лазы, ні бярозавай кашы для лепшага засвяення асноў навукі. Хлопцу ж «даў суровы наказ:

— Глядзі вучыся, <...> бо калі пачую ад гаспадзіна вучыцеля, што ты дрэнна вучышся, дык не пагляджу, што на табе новыя штаны, а ўсыплю па дваццаць пятае чысло...»

Ці баяўся Mixася за свае новыя штаны, ці былі іншыя прычыны, але вучыўся ў школе няблага. За гады вучобы перачытаў усе кніжкі, якія былі ў спіслай школьнай бібліятэцы і ў саміх настаўнікаў. Найболльш запомніўся Mixасю Ціханавічу настаўнік Кірыла Іванавіч Бечых, хворы на сухоты. Гэта быў бязмежна адданы сваёй справе вясковы настаўнік, які інтарэсы школы і сваіх вучняў ставіў вышэй за ўсё на свеце. Пры сканчэнні школы Mixася атрымаў у падарунак кнігу М. Гогаля «Вечары на хутары ля Дзіканькі». Гэта была самая любімая кніжка ў тыя часы.

Першы вядучы. Настаўнік угаварыў бацьку паслаць Mixася ў Рагачоў на далейшую вучобу ў двухкласным вучылішчы пры настаўніцай семінарыі. У гэтым гарадку прайшлі дзіцячыя і юнацкія гады.

Вучань агучвае гісторычную даведку пра горад Рагачоў.

Першы вядучы (працягвае). Два гады М. Лынъкоў вучыўся ў двухкласным вучылішчы. Жыў у сям'і знаёмага грузчыка-дрывакладчыка з чыгункі. Было яму тады 11—13 гадоў. Летам працеваў на чыгунцы. Зарабляў капеек па трыццаць у дзень.

Другі вядучы. Восень 1913 года. Не было патрэбных 14 гадоў, каб паступіць у настаўніцкую семінарыю. Пасля просьбы дапусціць да экзаменаў паспяхова вытрымаў уступны экзамен у настаўніцкую семінарыю. Паколькі добра вучыўся у двухкласным вучылішчы і годна вытрымаў экзамен, семінарист М. Лынъкоў атрымаў казённую стыпендыю, аж 15 рублёў на месяц, у тым ліку і на летнія месяцы. Гэта было вялікай удачай: памер стыпендыі перавышаў бацькаву зарплату. Адчуваў сябе шчаслівым чалавекам на зямлі. Радаваліся за хлопца і бацькі.

Трэці вядучы. Але радасць была нядоўгая. Нягледзячы на тое, што вучыўся Міхась добра, асабліва па такіх прадметах, як геаграфія, літаратура, гісторыя, нягледзячы на тое, што пісаў розныя сачыненні на «выдатна», у другой чвэрці года зусім не спадзявана выставілі па двойцы па любімых прадметах. Спрабавалі неафіцыйна растлумачыць, што вінаваты паводзіны, хоць у іх нічога ні «крыміналнага», ні ганебнага не было, і ніякіх семінарскіх распарадкаў ён не парушаў. Як пазней выясцілася, трэба было даць стыпендыю нейкаму «свайму чалавеку». Стыпендыя Лынъкова перайшла чалавеку, бацькі якога былі нават багатыя ў параўнанні з сям'ёй Міхася.

Першы вядучы. З-пад ног была выбіта сталая матэрыяльная база для вучобы. Выбавіцца з гэтага прыкрага становішча дапамаглі таварышы і выкладчык фізікі, які парабіў зарабляць платнымі ўрокамі. З чатыроццаці гадоў зрабіўся М. Лынъкоў рэпетытарам дзяцей у купецкіх і чыноўніцкіх сем'ях, вучыў гультаяватых балбесаў-рэалістаў, якія часам былі старэйшыя за свайго настаўніка на трох, чатыры гады. «Працадаўцы» не дужа цырымоніліся ў абыходжанні з рэпетытарам, не вельмі спяшаліся расплаціцца, а пры выпадку і проста махлявалі, не плацілі. Прытым не плацілі за працу часам на «законнай падставе»: зарабіў твой падапечны зноў двойку — значыць, можна і не плаціць.

Настаўніцкую семінарыю М. Лынъкоў скончыў 1 лютага 1917 года.

Другі вядучы. Атрымаў прызначэнне настаўнікам у Ліпініцкую земскую школу Буда-Кашалёўскай воласці Рагачоўскага павета (цяпер гэта вёска ў Буда-Кашалёўскім раёне). (*Праца з картай Магілёўскай вобласці, вучні знаходзяць на карце вёску Ліпінічы.*)

Рэчаіснасць сустрэла Міхася Ціханавіча не вельмі ветліва. Са станцыі да вёскі было

кіламетраў дзесяць-дванаццаць. Быў у маладога настаўніка ордэр на фурманку ў земскую конную пошту, выдадзены земскай управай. Зірнулі на гэты ордэр на пошце, змералі позіркам юнака з ног да галавы, нешта прабурчалі пад нос накшталт «чакай, малады чалавек, можа, і дачакаешся...». Чакаў гадзіну, другую, трэцюю... Ноч надыхаўся. Урэшце прыбіральшчыца пошты пошапкам парайлі пайсці на станцыю, бо туды сяляне купецкі лес прывозяць, абавязковая на трапяцца людзі з Ліпініч. Міхась Ціханавіч паслушаўся і неўзабаве сядзеў на санях, з якіх толькі што разгрузілі на станцыі купецкія дровы. Праз дзве гадзіны быў на месцы прызначэння і грэўся ля печы, клапатліва распаленай вартаўніком школы.

Трэці вядучы. Сама школа была запушчана. Вопыту ў маладога настаўніка аніякага. А трэба весці аднаму чатыры групы. Вучні старэйшай групы былі большыя за Міхася Ціханавіча і па росце і па ўзросце. Школьных прылад, кніжак, дапаможнікаў амаль што не было. У дадатак і сяляне падазроні пазіралі спачатку на «зялёнага настаўніка»: «Чаму ён навучыць, калі самому самы раз з вучнямі ў снежкі гуляць». Міхась Ціханавіч ездзіў і даставаў для школы падручнікі, для вёскі плакаты і палітычную літаратуру. Арганізаваў першы ў вёсцы кааператыў, ездзіў за паўсотню кіламетраў па тавары (плугі, косы, сярпы) у горад.

Першы вядучы. Летам 1919 года па мабілізацыі прафсаюза М. Лынъкова прызвалі ў Чырвоную Армію. Быў некалькі месяцаў у запасным стралковым палку ў Вязьме, потым у Дарагабужы, дзе праходзіў вайсковую падрыхтоўку ў мінамётнай камандзе. Успыхнула эпідэмія тыфусу. Не было ніводнага чалавека ў палку, які не перахварэў. М. Лынъкоў некалькі дзён праляжаў пад нарамі ў палковым медпункце (месцаў не хапала), і таварышы, якія раней захварэлі і выжылі, выкрайлі Міхася Ціханавіча адтуль ноччу, на саначках завезлі ў горад і падкінулі на ганак ваеннага шпіталя. Падкідыша падабралі, і так М. Лынъкоў апынуўся на шпіタルным ложку, на якім праз месяц і ачуяўся.

Другі вядучы. Гады перыяду замежнай інтэрвенцыі і грамадзянскай вайны далі будучаму пісьменніку багата назіранняў. Менавіта тады ён зрабіў першыя спробы піса. Надрукаваў адзін верш у 1919 г. У пачатку 1921 г., калі дывізія стаяла ў раёне Бабруйска, надрукаваў другі верш у газете «Камуніст».

ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА

Са спецыяльным атрадам М. Лынъкова накіравалі на Чарнігаўшчыну на нарыхтоўку фуражу і барацьбу з бандытызмам. Восенню 1921 г. быў адкамандзіраваны ў Перм, потым у Чэлябінск, працаваў у напаўваенай, напаўграмадзянской арганізацыі.

Летам 1922 г. М. Лынъкова дэмабілізавалі, і вярнуўся ён у родную хату — будку на 230-й вярсце. За гэты час памёр бацька.

Трэці вядучы. Вярнуўшыся дадому, цяжка захварэў. Пасля хваробы стаў працаўцаў у Свержанская няпоўнай сярэдняй школе. Толькі ўладкаваўся на працу і сабраўся перавезці да сябе сям'ю, як атрымаў паведамленне, што маці трапіла пад пасажырскі цягнік.

Сумныя дні перажывала будка 230-й вярсты. У ноч перад пахаваннем маці прыехала сястра. Пад раніцу яна нарадзіла дзяўчынку. Пахаванне спалучалася з радзінамі.

Першы вядучы. Пасля пахавання маці М. Лынъкоў перавёз да сябе ў Свержань сям'ю — двух братоў і малодшую сястру, якія былі яшчэ малымі дзецьмі. Пачалася новая паласа ў жыцці М. Лынъкоў. Разам з настаўніцкай працай і ўдзелам у жыцці мясцовых грамадскіх арганізацый уключыўся ў актыўную селькораўскую працу, дасылаў допісы ў бабруйскую акруговую газету «Камуніст».

Другі вядучы. У маі 1925 г. надрукаваў першыя апавяданні, заснаваў філію «Маладняка» ў Бабруйску, наладзіў выпуск літаратурнага альманаха «Уздым». У 1930 г. пераведзены на працу ў Мінск, у дзяржаўнае выдавецтва, дзе працаўцаў два гады. Пасля працаўцаў рэдактарам часопіса «Полымя рэвалюцыі». З 1936 г. прымаў удзел у працы Акадэміі навук БССР, дзе быў выбраны членам-карэспандэнтам. З 1938 па 1948 г. быў старшынёй Саюза пісьменнікаў, працаўцаў у Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР.

Трэці вядучы. У 1939 г. у час вызваленчага паходу Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь быў рэдактарам газеты «Беларуская звязда».

У першыя гады Вялікай Айчыннай вайны рэдагаваў газету «За Савецкую Беларусь». Выдавалася яна на Заходнім фронце, пасля на Цэнтральным, на Бранскім і зноў на Заходнім.

У 1943—1946 і ў 1949—1952 гг. пісьменнік працаўцаў на пасадзе дырэктара Інстытута літаратуры, мовы і мастацтва Акадэміі навук БССР.

Настаўнік. Дзевятынаццатага мая 1961 г. па запрашэнні вучняў і настаўнікаў Міхась Лынъкоў наведаў вёску Крынкі, правёў гэты дзень у родных мясцінах. Паводле ўспамінаў Д. Сімановіча, яго акружылі рабочыя саўгаса «Крынкі», вучні, настаўнікі і павязлі да канторы саўгаса. Па дарозе расказвалі пра набыткі гаспадаркі, знаёмлі з перадавікамі.

Трымаўся Міхась Ціханавіч праста, але можна было заўважыць, што ён усхваляваны нечаканай урачыстасцю, якую наладзілі яму.

Вось Міхась Ціханавіч устае, падыходзіць да імправізованай трыбуны — і над плошчай чуецца яго нягучны голас.

Міхась Ціханавіч гаварыў пра светлы лёс, які выпаў на долю былога хлопчыка з вёскі Зазыбы. А яшчэ гаварыў пра свой раман-эпапею «Векапомныя дні», пра падзеі, што адбываліся на Віцебшчыне ў гады Вялікай Айчыннай вайны, а цяпер перайшлі на старонкі твора. Расказаў пра тых, хто паслужыў праобразам яго герояў.

Першы вядучы. У час сустрэчы Міхася Ціханавіча горача віталі рабочыя, вучні, настаўнікі. Яму павязалі чырвоны гальштук — ён стаў ганаровым піянерам дружыны Крынкаўской школы.

Яшчэ доўга пісьменнік гутарыў з землякамі.
(Дэманструюча фотаздымкі памятнай сустрэчы з М. Лынъковым.)

Другі вядучы. Літаратурную працу пісьменнік спалучаў з актыўнай грамадскай дзейнасцю. М. Лынъкоў неаднаразова як член урадавай дэлегацыі БССР удзельнічаў у работе ААН. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета рэспублікі (дэманстрацыя белата дэпутата Вярхоўнага Савета БССР).

Трэці вядучы. Шмат гадоў узнічальваў Саюз пісьменнікаў БССР. У 1953 г. быў выбраны акадэмікам АН БССР (дэманстрацыя фотаздымка будынка акадэміі). Некалькі разоў ездзіў у Амерыку, у краіны Еўропы і Азіі. З Амерыкі прывёз матар для сваёй лодкі, бо быў заядлым рыбаком. А дача месцілася на малаянічым беразе возера Нарач (дэманструюча фотаздымкі М. Лынъкова на дачы і на возеры).

Настаўнік. Творчая спадчына М. Лынъкова багатая. Частка кніг пісьменніка дэманструеца на нашай выставе.

1. Лынъкоў, М. Збор твораў : у 8 т. / М. Лынъкоў. — Мінск : Маст. літ., 1981—1985. — 8 т.

2. Лынъкоў, М. Апавяданні / М. Лынъкоў. — Мінск : Нар. асвета, 1974.

3. Лынъкоў, М. Пра смелага ваяку Мішку і яго слайных таварышаў / М. Лынъкоў. — Мінск : Юнацтва, 1978.
4. Лынъкоў, М. Насустрач жыццю : апавяданні / М. Лынъкоў. — Мінск : Маст. літ., 1988.
5. Лынъкоў, М. Міколка-паравоз : аповесці і апавяданні / М. Лынъкоў. — Мінск : Юнацтва, 1989.
6. Лынъкоў, М. Хата на калёсах : аповесці, апавяданні. — Мінск : Беларусь, 1998.
7. Лынъкоў, М. Над Бугам : выбр. / М. Лынъкоў. — Мінск : Маст. літ., 2002.

З творамі М. Лынъкова вы ўжо знаёміліся на ўроках беларускай літаратуры. Прыйгайдайце і каротка перакажыце адзін з эпізодаў з твораў пісьменніка, які вас найбольш уразіў. (*Вучні пераказваюць мясціны з твораў М. Лынъкова.*)

Віктарына «М. Лынъкоў: жыццё і творчасць»

1. Калі і дзе нарадзіўся М. Лынъкоў? (30 лістапада 1899 г. у вёсцы Зазыбы былога Віцебскага павета Віцебскай губерні.)
2. Дзяцінства М. Лынъкова праішло на чыгунцы. У якіх творах пісьменнік перадаў свою замілаванасць да чыгункі, захапленне працай чыгуначнікаў? (*«Міколка-паравоз», «Андрэй Лятун».*)
3. Дзе вучыўся будучы пісьменнік? (У пачатковай школе ў Старым Сяле, у двухкласным вучылішчы, у Рагачоўскай настаўніцкай семінарыі.)
4. Дзе і кім працеваў пісьменнік з 1917 г. па 1930 год? (У Ліпініцкай, Свержанскай школах, бабруйскай акруговай газете «Камуніст».)
5. Успомніце творы пісьменніка, якія названы імёнамі галоўных герояў. (*«Міколка-паравоз», «Астап», «Ірына», «Андрэй Лятун», «Янка-парашутыст», «Дзед Аўсей і Палашка».*)
6. Назавіце творы М. Лынъкова для дзяцей. (*«Пра смелага ваяку Мішку і яго слайных таварышаў», «Міколка-паравоз», «Ядвісін дуб», «Янка-парашутыст».*)
7. Хто з аповесці «Міколка-паравоз» вельмі выхваляўся ўзнагародамі за турэцкую вайну, а пасля турэмнага зняволення згадзіўся аддаць іх Міколку на цацкі? (*Дзед.*)
8. Хто з герояў аповесці «Міколка-паравоз» прапанаваў смелы план вызвалення бальшавікоў з пакгаўза? (*Міколка.*)
9. Хто з герояў аповесці «Міколка-паравоз» выратаваў ад гібелі Сёмку-матроса? (*Дзед Астап і Міколка.*)
10. Хто з герояў М. Лынъкова сваім паравозам вылечыў кульгавага Саўку? (*Андрэй Лятун з апавядання «Андрэй Лятун».*)
11. Хто з герояў паўтарыў подзвіг Івана Сусаніна? (*Астап з апавядання «Астап».*)
12. Хто з герояў пісьменніка ўзарваў нямецкі эшалон, кінуўшы міну ў топку паравоза? (*Ірына ў апавяданні «Ірына».*)

Настаўнік (заключнае слова). Спадзяюся, што вас зацікавілі жыццё і творчы шлях М. Лынъкова і вы прадоўжыце знаёмства з яго творчасцю. А героі твораў пісьменніка-земляка будуть вучыць вас мужнасці,

Перад вамі кніга «Святло яго душы» (1979). У ёй сабраны ўспаміны беларускіх пісьменнікаў, родных і блізкіх М. Лынъкова. Прачытайце некаторыя з іх (*раздаюца ксеракопіі матэрыялаў*). Якім паўстаў перад вамі народны пісьменнік Беларусі Міхась Ціханавіч Лынъкоў? Свае слова падмацуйце прыкладамі з тэкстаў. (Гэта чалавек шчырага, адкрылага сэрца, душэўны, клапатлівы, кемлівы, гасцінны, цікавы суразмоўца, заядлы нарачанскі рыбак, валодаў пачуццём гумару, любіў дзяцей і нярэдка сустракаўся з імі, заўсёды прыходзіў на дапамогу, умеў майстраваць...)

Давайце пасправуем з вамі скласці вікторыну па жыццёвым і творчым шляху М. Лынъкова. (*Вучні называюць свае пытанні і адказваюць на іх. Пытанні запісваюцца.*)

высакароднасці, чуласці, дабрыні, любові да свайго роднага краю.

Пісьменнік даў нам прыклад самаадданай працы дзеля людзей, грамадства, урок палымнай любові.

Спіс выкарыстанай літаратуры

- Бугаёў, Д. Шчодрае сэрца пісьменніка: проза М. Лынъкова даваеннага часу / Д. Бугаёў. — Мінск : Дзяржвыд. БССР, 1963. — 200 с.
 Віхроў, А. У гонар слайных даты: аб святкаванні 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка БССР М. Лынъкова ў Крынках / А. Віхроў // Сцяг Перамогі. — 1984. — 4 снеж.

ПАЗАКЛАСНАЯ РАБОТА

- Кенъка, М. П. Міхась Лынъкоў: летапіс жыцця і творчасці / М. Кенъка. — Мінск : Універсітэцкае, 1987. — 176 с.
- Куляшоў, Ф. Міхась Лынъкоў: нарыс жыцця і творчасці / Ф. Куляшоў. — Мінск : Нар. асвета, 1979. — 206 с.
- Лынъкоў, М. Літаратура і жыццё: літ.-крытыч. арт. / М. Лынъкоў. — Мінск : Маст. літ., 1978. — 511 с.
- Лынъкоў, М. Публіцыстыка / М. Лынъкоў. — Мінск : Маст. літ., 1980. — 271 с.
- Свято яго душы: успаміны пра М. Лынъкова / склад. С. Лынъкова-Куспіц, Ю. Пшыркоў. — Мінск : Маст. літ., 1979. — 368 с.
- Сімановіч, Д. Дзень у родных мясцінах / Д. Сімановіч // Настаўн. газ. — 1979. — 28 ліст.
- Собаль, В. Ад шчодрага сэрца / В. Собаль // Віцебскі рабочы. — 1979. — 30 ліст.

